

ЭЛІТАРНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ З РАСКОПАК ШЛЯХЕЦКІХ СЯДЗІВ
І РЭЗІДЭНЦЫЙ XVI–XIX ст. НА БЕРАСЦЕЙШЧЫНЕ.
СПРОБЫ ПАПЯРЭДНЯГА АСЭНСАВАННЯ

Аляксандар БАШКОЎ 

Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна,
б-р Касманаўтаў, 21, 224016, г. Брэст, Беларусь,
e-mail: bashkow@mail.ru

У артыкуле выказваюцца меркаванні ў дачыненні да ролі і месца элітарных рэчаў у матэрыяльнай культуры чалавечай супольнасці. Робіцца спроба асэнсаваць сувязь паміж гісторыяй элітарнага саслоўя шляхты і праявамі элітарнай матэрыяльнай культуры ў археалагічных помніках Берасцейшчыны. Разглядаюцца асноўныя падыходы да вывучэння элітарнай культуры ў сферах гуманітарных навук. Выказваецца разуменне сутнасці элітарнай культуры і элітарных матэрыялаў для археолага.

У артыкуле прадстаўлены папярэднія вынікі даследвання ў элітарных матэрыялаў з археалагічных калекцый, сабраных аўтарам падчас вывучэння шляхецкіх сядзіб і рэзідэнцый эпохі Новага часу на тэрыторыі паўднёвага заходу Беларусі – сучаснай Берасцейшчыны. Разглядаемыя матэрыялы арганізаваны па функцыянальных групах і способам комплекснай дэманстрацыі: адзенне аксесуары і біжутэрыя, зброя і рыштунак вершніка, становыя прыборы і посуд, рэчы для хатняга вольнага часу. Адзначана, што элітарная матэрыялія з археалагічных калекцый шляхецкіх сядзіб і рэзідэнцый XVI–XIX ст. на Берасцейшчыне, маючы нязначную колькасць у складзе здабытых калекцый, дазваляюць звярнуць увагу на працэсы сацыяльнай канкурэнцыі ў сярэдзіне самога шляхецкага саслоўя на паўднёвым заходзе Беларусі.

Праведзеныя даследаванні акрэсліваюць перад археолагамі перспектывы паглыбленнага інтэрдысцыплінарнага вывучэння матэрыяльнай культуры шляхецкага саслоўя эпохі Новага часу.

Ключавыя слова: элітарныя матэрыялы, шляхецкае саслоўе, археалогія, сядзіба, рэзідэнцыя, Новы час.

Асаблівасць абранаага намі прадмета даследавання патрабуе дэталізацыі ў паняццях, якімі мы будзем карыстацца ў дадзеным артыкуле. Не выклікае сумненняў, што ў структуры старабеларускага грамадства эпохі Новага часу элітным з'яўлялася шляхецкае саслоўе. Яно фармавала і развівала сваю субкультуру, якая ў комплексе з культурай мяшчан і сялян у выніку заклалі аснову агульнабеларускай. Сёння, зыходзячы з міждысцыплінарнага падыходу адзначым, што культура, якая фармуеца і развіваецца ў межах вышэйшага, багатага, кіруючага і прывілегіраваннага саслоўя атаясамляеца з элітарнай. Філосафы вызначаюць яе як культуру абраных і адукаваных, у супрацьвес да масавай культуры, носьбітам якой з'яўляюцца не заўсёды адукаваная большасць. Сацыёлагі характарызуюць яе як стваральніцу культурных каштоўнасцей, якая разлічана на абмежаванае элітнае кола людзей. Культуролагі бачаць у ёй высокую культуру, спажыўцамі якой з'яўляюцца адукаваныя людзі, якія ствараюць яе для «унутранага» карыстання.

Свет рэчаў – гэта элемент чалавечай штодзённасці, гаспадарчай дзейнасці, войнаў і свят, без якой цяжка сабе ўявіць жыццё грамадства і асобных індывідаў. Рэч, створаная або выкарыстаная чалавекам, як увасабленне матэрыяльнага свету, займала розумы і эмоцыі старажытных людзей, пачынаючы з першых спробаў гаспадарчай дзейнасці і эмацыйнага адлюстравання ў фетышызме і магічнай абрааднасці да спробаў філософскага асэнсавання і

разумення яе сутнасці антычнымі аўтарамі. Яна стала стрыжнем канфлікта ў тэалагічных спрэчках раннегрэчаскага свету і не супакоіла баталіі, пасля выхаду на палі навуковых і рэлігійных войнаў у Новы і Найноўшы час. У выніку, сёння сучасны заходні свет паспяхова фармуе перакананні, што матэрыяльныя каштоўнасці і дабрабыт ляжаць і дамінуюць ў аснове фізічнага існавання грамадства, г.зн. – нараджаеца глаabalная спажывецкая культура.

Сёння рэчы з'яўляюцца на столкі звычайным элементам нашага асяроддзя, што мы нават не засяроджваемся на інтэлектуальных рэфлексіях аб філасофскай і антрапалагічнай сутнасці гэтых аб'ектаў. Яны становяцца для нас настолькі блізкія і звычайныя, што проста не заслугоўваюць нашай увагі. Аднак пры спробе іх адабраць у чалавека, пашкодзіць альбо знішчыць, наша стаўленне да іх кардынальна мяняецца. За іх чалавецтва можа біцца, змагацца, супернічаць, пакутаваць, адкрываючы ў сабе самыя нізкія і ў той жа час узнёслыя пачуцці. У выніку, чалавецтва паглынае прагна валодання імі насуперак цяжкасцям і выпрабаванням. Атрымаўшы жаданае, чалавек праводзіць з рэчамі часу больш чым з людзьмі. Яны становяцца свайго рода «сужыцелямі», якія дэманструюць індывідуальнасць іх уладальнікаў і ў той жа час пасрэднікамі ў люцкіх узаемаадносінах падчас працы і вольнага часу.

Рэчы служаць для абмену значэннямі і паняццямі паміж індывідамі. Таму іх нельга ўспрымаць выключна як прадукты, тавар або тэхнічную адзінку. Хутчэй іх трэба ўспрымаць як істотны элемент у кантэксце функцыянавання цэлага грамадства. Дадзены элемент выконвае функцыі «шасцяронак», якія садзеяйнічаюць камунікатыўным сувязям у стратыфікованым па эканамічных, палітычных, сацыяльных і ідэалагічных прыкметах грамадстве. За кожнай рэччу грамадства замацоўвае шэраг функцый, абронтуваных уздоўжем развіцця сваёй культуры: эканамічная, тэхнічная, выяўленчая, камунікатыўная і т. д. [Barański, 2007, s. 8–12]. Аднак адзначым здольнасць рэчаў мяняць свае функцыі, замацаваныя ў грамадской свядомасці, без змены сваіх фізічных уласцівасцяў. Так, напрыклад, шляхецкая шабля, першапачаткова баявая зброя ператвараецца ў парадны элемент, а затым і зусім трансфармуецца ў аб'ект сацыяльнай памяці і шанавання. Фарфоравая талерка для ўпрыгожвання інтэр'еру шляхецкага дома становіцца сталовым посудам, а кафляны печ з дэманстранта фінансавай заможнасці гаспадароў хаты ператвараецца ў звычайны ацяпляльны аб'ект.

Пачынаючы з XIX ст. і па сённяшні дзень некаторыя даследчыкі матэрыяльнай культуры ўспрымалі рэчы зыходзячы з вызначэння іх як інструменту і сродкаў, якія выкарыстоўваюцца чалавекам для прыстасавання да навакольнага свету. Аднак доўга ігнараваўся факт, што сама грамадства складаецца з людзей і рэчаў, якія знаходзяцца ў непасрэднай узаемасувязі. Адзіным кантэкстам у якім можна разглядаць рэчы гэта сувязь паміж імі і людзьмі. Людзі, у сваю чаргу, існуюць у асяроддзі рэчаў, сярод збудаванняў, прыладаў працы, пабытовых і сакральных рэчаў. Зыходзячы з гэтага можна гаварыць пра рэчы як аб культурным феномене з пэўным тэхнічным, камунікатыўным, каштоўнасным, статусным і прэстыжным значэннем. Такім чынам, не толькі чалавек выкарыстоўвае рэч, але і яна выкарыстоўвае яго [Barański, 2007, s. 18].

Культ статусных і прэстыжных рэчаў фармуецца ў залежнасці ад уздоўжню развіцця грамадства і яго стратыфікацыі. Заканамернасцю такога грамадства з'яўляецца патрэба ў камфорце, які арганізоўваецца пры дапамозе рэчаў. Псіхалагічная арганізацыя чалавека індывідуаліста і калектывіста ў той ці іншай ступені грунтуецца на самарэалізацыі і самасцвярджэнні праз дэманстрацыю сваіх уменняў і матэрыяльных каштоўнасцей. Так узікае феномен, калі людзі і рэчы вызначаюць свой статус праз ўзаемнае валоданне.

Усе гэтыя працэсы і заканамернасці гаспадарчых, сацыяльных, рэлігійных, культурных, бытавых узаемаадносін людзей у кантэксце гісторычнага развіцця так і інакш закраналіся і разглядваліся гісторыкамі, якія вывучаюць перыяд Новага часу ў рамках так званай віталітыўнай культуры і штодзённасці. Калі нашы заходнія суседзі яшчэ ў XX ст. звярнулі ўвагу на даследаванні элітарнай культуры праз прызму кагнітыўнай сістэмы, якая склалася ў еўрапейскім і старапольскім грамадстве [Бродель, 1986; Bystroń, 1934; Tazbir, 1978; Hensel, 1986; Czapliński, 1976; Lileiko, 1984], то Беларуская навука заклала аснову ў гэтым кірунку толькі ў

канцы стагоддзя працай І. Марзалюка «Магілёў у XII–XVIII стст. Людзі і рэчы» [Марзалюк, 1998]. У пачатку XXI ст. можна канстатаваць актывізацыю распрацоўкі дадзенага накірунку беларускімі даследчыкамі, гісторыкамі і археолагамі, пра што сведчыць шэраг знакавых прац Ю. Бахана і А. Скеп’ян [Бахан, Скеп’ян, 2011], Б. Лазуکі [Лазука, 2018], Д. Дука [Дук, 2021]. Дзеля справядлівасці, адзначым актывізацыю ў гэтым накірунку і ўсходніх суседзяў, што адбілася ў з'яўленні фундаментальных прац, напрыклад Ю. Ціханава [Тихонов, 2005] і М. Караковай [Короткова, 2016].

Беручы пад увагу ўсё вышэй сказанае, пасправуем вызначыць паняцце элітнай (элітарнай) культуры для археолага. На наш погляд неабходна ўлічваць асноўныя крыніцы, якія выкарыстоўваюцца намі ў даследаваннях, г. зн. археалагічныя (матэрыяльныя), а значыць варта звузіцца ў нашым даследаванні да паняцця элітарная матэрыяльная культура. Матэрыяльную культуру мы разумеем як частку фізічнага, увасобленнага ў рэчах, атачэння чалавека, якое свядома арганізавана ім у адпаведнасці з нормамі культуры. На элементарным узроўні дадзенае атачэнне адлюстравана ў канкрэтных рэчах-артэфактах. Адзначым, што аналіз культуры археолагам пачынаецца на мікра ўзроўні аднаго археалагічнага комплексу (помніка) і заканчваецца на макра ўзроўні «археалагічнай культуры». Такім чынам, пад паняццем элітарнай культуры (у вузкім сэнсе элітарнымі археалагічнымі матэрыяламі) мы разумеем, комплекс рэчавых помнікаў (артэфактаў), створаных, замоўленых, набытых і выкарыстоўваемых ў гаспадарчай дзейнасці і паўсядзённым жыцці, прадстаўнікамі вышэйшага (шляхецкага) саслоўя з мэтай дэманстрацыі свайго сацыяльнага статусу і забеспячэння больш вытанчанага і шыкоўнага камфорту. Запатрабаваннямі да іх, у той ці іншай кампаноўцы павінны быць: вытанчанасць і багацце ў афармленні і дэкарыраванні рэчаў і аб'ектаў; выкарыстанне дарагіх матэрыялаў і сучасных тэхналогій; якасць вытворчасці; надзяленне рэчы сакральным сэнсам, сацыяльнай значнасцю і эксклюзіўным функцыянуваннем.

У прадстаўленым артыкуле дадзены папярэднія вынікі даследаванняў элітарных матэрыялаў з археалагічных калекцый, сабраных намі падчас вывучэння шляхецкіх сядзіб і рэзідэнций эпохі Новага часу на тэрыторыі паўднёвага захаду Беларусі – сучаснай Берасцейшчыны. Выбарка была зроблена з калекцый сямі даследаваных шляхецкіх сядзіб і рэзідэнций: рэзідэнцыя Чартарыйскіх сярэдзіна XVIII ст. в. Воўчын (Камянецкі р-н), сядзіба Даастоўскіх XVI–XVIII ст. в. Даастоева (Іванаўскі р-н), рэзідэнцыя Сапег XVI–XVIII ст. г. п. Ружаны (Пружанскі р-н), сядзіба Нямцэвічай другая палова XVIII ст. в. Сокі (Брэсцкі р-н), рэзідэнцыя Пуслоўскіх 40-я гг. XIX ст. г. Косава (Івацэвіцкі р-н), сядзіба Ажэшкаў канца XVIII–XIX ст. в. Заказель (Драгічынскі р-н) і сядзіба Рэйтанаў XVII–XIX ст. Грушаўка (Ляхавіцкі р-н). Працы на гэтых помніках праводзіліся ў перыяд 2005–2020 гг. ў асноўным у рамках рэстаўрацыйных прац. Толькі аб'екты ў Даастоева і Воўчыне даследаваліся ў рамках культурна-асветніцкай ініцыятывы абласной і раённай адміністрацыі [Башков, 2015, 2017, 2018].

Мы свядома адышлі ад разгляду элементаў знешній і ўнутранай архітэктуры і акцэнтавалі ўвагу на так званай рухомай маёмаці, якая можа дэманстраваць сацыяльны статус не толькі ўсярэдзіне дома, але і па-за ім. Матэрыялы мэтазгодна было арганізаваць па функцыянальных групах і спосабам комплекснай дэманстрацыі: адзенне аксесуары і біжутэрыя, зброя і рыштунак вершніка, становыя прыборы і посуд, рэчы для хатніга вольнага часу. У выніку даследавання пытанняў марфалогіі, храналогіі, тапаграфіі, культурнай і функцыянальнай атрыбутыкі можна зрабіць шэраг высноў і назіранняў, адносна асаблівасцяў матэрыяльнай элітарнай культуры шляхецкага саслоўя на паўднёвым заходзе Беларусі і акрэсліць археалагічны патэнцыял ў яго вывучэнні.

Археалагічныя даследаванні на паўднёвым заходзе Беларусі дазволілі атрымаць узоры адзення шляхецкага саслоўя толькі з пахавальнага комплексу сярэдзіны XIX ст. (Закозель). У дадзеным выпадку, дзякуючы знаходцы фрагмента слуцкага пояса у радавой капліцы Ажэшкаў фіксуецца строгая прыхільнасць «сармацкаму» традыцыяналізму, праз выкарыстанне ў пахавальнym абраадзе сярэдзіны XIX ст. «кунтушавага строю» для нябожчыка.

Сабраны гузікавы матэрыял паказаў шырокую разнастайнасць элегантных вырабаў з выкарыстаннем пазалоты ў традыцыйным і запазычаным еўрапейскім касцюме ў перыяд XVI–XVIII ст., а гэтак жа дазволіў акрэсліць асноўныя тыпы мундзірных гузікаў, якія ўвайшлі ва ўжытак з канца 30-х гг. XIX ст., як неад'емную дэталь аблундзіравання дзяржаўных чыноўнікаў і студэнтаў. Былі зробленыя спробы суаднесці знайдзены археалагічны матэрыял з канкрэтнымі гістарычнымі асобамі (Калікт Ажэшка і Яна (Цітус) Урсын Нямцэвіч). Прыклад гузіка з Косава з радавым гербам Пуслоўскіх паказаў на індывидуальны падыход прадстаўніку шляхты да афармлення сваіх асабістых нарадаў, а так сама аблундзіравання сваіх адміністратараў ў другой палове XIX ст.

Дэталі адзення, аксесуараў і ўпрыгожванняў ў археалагічных калекцыях, далі нам ўяўленні аб арыентальних тэндэнцыях у модзе, а так сама ўзоруны развіцця рамесленнага майстэрства. Асова адзначым калекцыю ювелірных вырабаў XVI–XVIII ст., сабраных на тэрыторыі сядзібнага комплексу, які папярэднічаў рэзідэнцыі Чартарыйскіх сярэдзіны XVIII ст. у в. Воўчын Камянецкага р-на. Яна складалася з: пярсцёнкаў, кольцаў, завушніц, брошкі, металічных дэталяў паса, шляхецкай пячаткі. Знайдзеная тут матрыца для вырабу дэкаратыўных металічных накладак дае нам падставу меркаваць пра наяўнасць на тэрыторыі папярэдняй сядзібы XVII ст. уласнай ювелірнай вытворчасці.

Не гледзячы на мелітарызаванасць шляхецкага саслоўя ў ранні перыяд Новага часу, асабліва трапяткое і беражліве стаўленне да зброі не далі нам яркіх узоруў ў культурных напластаваннях сядзіб і рэзідэнцый. Толькі значная калекцыя свінцовых куль з сядзібы ў Дастроева магла падцвердзіць высокую мелітарызованасць нават правінцыйнай палескай шляхты і даказаць баявыя дзеянні ў сярэдзіне XVII ст., якія мелі месца ў сядзібе. Пасля перыяду актыўных войнаў і дамінавання ідэалагічных «сармацкіх» арыенціраў у XVI–XVIII ст., з другой паловы XVIII ст. адбываецца дэмілітарызацыя не толькі шляхецкай свядомасці і жыцця, але і навакольных рэчаў. З канца XVIII стагоддзя спартыўная паляванне і падобныя забавы становяцца асаблівым стылем жыцця арыстакратыі да канца XIX ст., пра што сведчаць заходкі дробнакаліберных куль (Скокі) і гільзаў ад паляўнічых стрэльбаў (Косава, Грушаўка).

Прэзентацыя свайго статусу і багацця праз выкарыстанне разнастайных тыпаў сталовага срэбра, фаянсавага, фарфоравага і шклянога посуду ў застольных мерапрыемствах, цесна сплещеных са светапоглядам і побытам як шляхціца так і магната, знайшло сваё адлюстраванне ў археалагічных матэрыялах сядзіб і рэзідэнцый XVI–XIX ст. на паўднёвым заходзе Беларусі. Матэрыялы з Дастроева паказалі разнастайнасць у сервіровачных рэчах на перыяд XVII першай паловы XVIII ст., якія ўключалі ў сябе лыжкі, відэльцы і нажы са срэбра, бронзы і жалеза. Знаходкі срэбраных сталовых прыбораў другой паловы XIX ст. у Косава паказваюць на больш утылітарнае стаўленне да іх, што адлюстраvana ў якасці срэбра і спрошчаных завацкіх формах знайдзеных экзэмпляраў.

Часта гаспадары шляхецкіх дамоў імкнуліся набыць і прадэманстраваць узоры імпартнай эксклюзіўнай прадукцыі, не спыняючыся перад высокім коштам і традыцыйнай ізмам жыццёвага ўкладу, не заўсёды лаяльным да інавацый і моды. Пра гэта сведчаць заходкі з «каменнай масы» (Дастроева, Воўчын) і маёлікавага посуду (Дастроева) XVII–XVIII ст., якія ў першую чаргу сведчылі модзе на асаблівы антураж пры ўжыванні піва і віна.

Даводзіцца канстатаваць, што фарфоравы і фаянсавы посуд, знайдзены на вывучаемых намі помніках паўднёва-захаду Беларусі, прадстаўлены ў вельмі сціплых колькасцях, калі гаворка ідзе аб артэфактах XVIII ст. Найбольшыя калекцыі адпаведных матэрыялаў былі знайдзены на помніках другой паловы XIX ст. (Косава, Грушаўка). Дадзеныя зборы даюць нам вычарпальнае ўяўленне аб тыпалагічным і функцыянальным наборы фарфоравых і фаянсавых вырабаў, а так сама аб іх вытворцах. У гэтым вялікую ролю адыгралі заходкі на якіх захаваліся таварныя маркі (клеймы). Сёння можна сцвярджаць, што разам з вядомымі вытворцамі Расійскай імперыі (Кузняцавы, Карнілавы), у дамах старабеларускай шляхты (дваран) на

Берасцейшчыне шырока была прадстаўлена прадукцыя ангельскіх (Грушаўка) і нават японскіх (Косава) вытворцаў.

Распаўсюджванне шклянога посуду звязана з індыўдудаўлізацыяй і інтывінацыю паводзін падчас прыёму ежы і спажывання напояў. Раней у ходзе баліванняў меўся абраў вымаўлення тостаў, які адбываўся па чарзе з выкарыстаннем вялікай параднай пасудзіны (куфля, чаркі). Распаўсюджванне шкляных куфляў і павелічэнне ўдзельнікаў застолля прывяло да неабходнасці выкарыстання індыўдудаўльнага пасуда. Асабліва ў XVIII ст. чысціня і гігіена становяцца модай. Гэта ў сваю чаргу паступова пашырае кола ўладальнікаў і спажыўцу дадзенай катэгорыі артэфактаў, якія раней лічыліся эксклюзіўнымі [Dumanowski, 2006, с. 114].

Археалагічны матэрыял Достоева паказвае на з'яўленні ў XVII ст. адразу значнай разнастайнасці шклянай посуду, уключаючы імпартныя эксклюзіўныя ўзоры, зробленыя ў тэхніцы «глушанага» і «ільдзістага» шкла. Аналіз стратыграфічнага размеркавання шкла ў раскопах Воўчынскай рэзідэнцыі дазволіў вызначыць заканамернасці распаўсюджвання шклянай прадукцыі ў перыяд XVI–XIX ст. На падставе гэтага можна сцвярджаць, што значны рост колькасці шклянога посуду, разам з тарнай, адбываўся ў другой палове XVIII ст. Самі шкляныя рэчы, у большасці, дэманструюць набор стандартнай прадукцыі, характэрнай для ўнутранага рынку, якой насычаўся паўднёва-захадні рэгіён Беларусі.

Элітарныя матэрыялы, звязаныя з хатнім вольным часам, дазваляюць нам паглыбіцца ва ўнутраную атмасферу баўлення часу ў шляхецкіх дамах разглядаемага рэгіёну. Аб наяўнасці хатніх бібліятэк і актыўным выкарыстанні кніг распавядае калекцыя кніжных зашпілек другой паловы XVIII–XIX ст. з Воўчына. Нязменную папулярнасць і каштоўнасць кніжных фаліянтаў на працягу вывучаемага намі часу, калі кніга ўспрымалася не толькі як прадмет сакральнай функцыі (рэлігійная літаратура), але і як крыніца ведаў, эмоцый і праста прыемнага баўлення часу, даказвае факт утойвання кніг у спецыяльным сэйфе канца XIX ст. ў Косаўскай рэзідэнцыі.

Археалагічныя матэрыялы сядзіб паўднёвага захаду Беларусі падцвярджаюць папулярнасць шахматнай гульні ў другой палове XVII–XVIII ст., а так сама пранікненне з другой паловы XVIII ст. у шляхецкія дамы, новай для нашага рэгіёну, гульні ў даміно. Пра гэта сведчыць знаходкі двух касцяных шахматных фігур у Воўчыне і касцяшкі даміно, зробленай з двух пласцін – драўлянай і касцяной у Соках.

Акрамя таго, у даследуемых помніках знайдзены асноўныя тыпы керамічных і фаянсавых лялек для палення, характэрных для перыяду XVII–XIX ст. Адзначаецца выкарыстанне ў шляхецкім асяроддзі XVII–XVIII ст. «голанцікіх» (Ружаны) і ранніх тыпau «турэцкіх» (Воўчын, Достоево) лялек, а так сама прымітыўных вырабаў мясцовай вытворчасці (Ружаны). У другой палове XIX ст. не толькі жыхары мястэчак, але і жыхары багатых рэзідэнцый актыўна выкарыстоўваюць фаянсавыя лялькі (Косава, Воўчын).

На працягу ўсяго вывучаемага намі перыяду XVI–XIX ст. багацце і сацыяльны статус падкрэсліваўся валоданнем каштоўных і даўгавечных рэчаў, якія пазіцыянаваліся як элітарна-статусныя. Каштоўныя прадметы з каштоўных металаў былі механізмам традыцыйнай стратэгіі сацыяльнага дэманстратыўнага суперніцтва. Нават у невялікай колькасці сталовае срэбра, дзякуючы даўгавечнасці і надзейнасці, перадаваемае з пакаленне ў пакаленне, выключанае з гаспадарчай дзейнасці, выкарыстоўвае ў якасці сімвала сацыяльнага статусу, мела перавагу перад далікатнымі, крохкімі і недаўгавечнымі рэчамі. Такім было шкло, фаянс і фарфор, якія патрабавалі пастаяннага абнаўлення і марнавання грашовых сродкаў. Але з часам шкло, фаянс і фарфор актыўна ўваходзяць ва ўжытак, як паказчык працэсаў сацыяльнай адаптацыі інавацый, якія пранікалі на Берасцейшчыну ў першую чаргу з захаду.

Такім чынам, элітарныя матэрыялы з археалагічных калекцый шляхецкіх сядзіб і рэзідэнцый XVI–XIX ст. на Берасцейшчыне, маючы нязначную колькасць у складзе здабытых калекцый, дазваляюць звярнуць увагу на працэсы сацыяльнай канкурэнцыі ў сярэдзіне самога шляхецкага саслоўя на паўднёвым захадзе Беларусі. Разнастайныя групы элітарных рэчаў дазволілі вызначыць сферы ў якіх мясцовая шляхта імкнулася прадэмансстрація сваё багацце,

дабрабыт і сацыяльную вагу. Дамінуючай з'яўлялася сфера сямейных і калектыўных гасцевых застольных мерапрыемстваў, што адбілася на багацці сталовых рэчаў і посуду. Затым ідуць вopратка з аксесуарамі і біжутэрыяй, а так сама зброя, дзяякуючы якім шляхцука ідэнтыфіковалі і ўспрымалі на людзях. На ўмоўна апошняе месца можна змясціць эксклюзіўныя рэчы, звязаныя з баўленнем вольнага часу ў межах свайго дома: кнігі, гульні, паленне і г.д. Тыпалаґічная разнастайнасць і паходжанне асобных артэфактаў дазволіла вызначыць як мясцовых, так і імпартных вытворцаў, у асноўным заходнегаўрапейскіх.

Праведзеныя даследаванні так сама акрэсліваюць перад намі перспектывы паглыбленнага вывучэння матэрыяльной культуры шляхецкага саслоўя эпохі Новага часу. Мы заканамерна павінны больш пільна звязтацца да гістарычнага кантэксту, закадаванага падзеямі, а значыць людзьмі, а значыць іх паводзінамі. Паводзіны чалавека можна зразумець толькі ў кантэксце рэчаў, тыя ж у сваю чаргу не маюць значэння без адпаведных дзеянняў. Так замыкаецца кола паміж паводзінамі чалавека і рэчамі, якія яго атачаюць. Адсюль вынікае, што ў рэчах закадаваны сэнс і змест актаў, якія здзяйсняюцца людзьмі. Разуменне гэтага ў перспектыве дасць магчымасць пашырыць наш даследчы гарызонт. Мы павінны памятаць, што рэчы маюць значэнне толькі ў кантэксце і калі гэты кантэкст будзе рэканструйваны і даказаны, то даследаванні матэрыяльных сведчанняў гісторыи могуць стаць больш плённымі і выніковымі. Аднак неабходнай умовай з'яўлецца ўлік такіх культурных феноменаў як: светапогляд, ідэі, мараль, нормы і каштоўнасці, рэлігійныя ўяўленні, перакананні, забабоны і інш., г.зн. цэлая сістэма ведаў пра культуру. Такім чынам, археолагі павінны разумець, што вывучаючы матэрыяльную культуру мы асуђжаны на інтэрдысцыплінарны падыход да сваіх даследаванняў.

ЛІТАРАТУРА

- Башков, А. А., Пилипович, В. Ю., Мороз, И. М., (2015). Родовая усадьба Достоевских в свете археологических исследований. *Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых помнікаў на тэрыторыі Беларусі*, 26. Мінск: Беларуская навука.
- Башков, А. А. (2017). *Шляхетские резиденции Брестчины в свете археологических исследований: Ружаны, Соки, Косово, Закозель*. Брест.
- Башков, А. А. (2018). Древний Волчин в свете археологических исследований. *Матэрыялы па археалогіі Беларусі*, 29, Мінск: Беларуская навука.
- Бохан, Ю. М., Скеп'ян, А. А. (2011). *Побыт феадалаў Вялікага Княства Літоўскага ў XV сярэдзіне XVII стагоддзя*. Мінск: Беларусь.
- Бродель, Ф. (1986). Структуры повседневности: возможное и невозможное. *Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.*: в 3-х томах, 1. Москва: Прогресс.
- Дук, Д. В. (2021). *Виталитивная культура населения Полоцка (по данным актовых книг магистрата 1656–1657, 1676, 1727 гг. и ревизии 1765 г.)*. Могилёв: МГУ имени А. А. Кулешова.
- Короткова, М. В. (2016). *Путешествие в мир русского дворянства*. Москва: ООО Русское слово – учебник.
- Марзалюк, І. А. (1998). *Магілёў у XII–XVIII ст.: людзі і рэчы*. Магілёў; Мінск: Веды.
- Тихонов, Ю. А. (2005). *Дворянская усадьба и крестьянский двор в России XVII–XVIII вв.: существование и противостояние*. Москва; Санкт-Петербург: Летний сад.
- Barański, J. (2007). *Świat rzeczy. Zarys antropologiczny*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Bystroń, J. (1934). *Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII*. Kraków: Drukarnia Narodowa w Krakowie.
- Czapliński, W. (1976). *Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku*. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- Dumanowski, J. (2006). *Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku*. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Hensel, L. (1986). *Kultura szlachecka w Europie Środkowo-Wschodniej w I połowie XVIII wieku*. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Lileiko, J. (1984). *Życie codzienne w Warszawie za Wazów*. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Tazbir, J. (1978). *Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, upadek, relikty*. Warszawa: Wiedza powszechna.

REFERENCES

- Bashkov, A. (2015). Manor of Dostoevsky in the light of archaeological research with V. Iu. Pilipovich, I. M. Moroz. *Materyaly pa arkhealogii Belarusi. Vyniki dasledavannia pershabytnykh i siaredneviakovych pomnikaў na terytorii Belarusi*, 26. Minsk: Belarus. Navuka. (in Russian).
- Bashkov, A. (2017). *Noble residences of the Brest region in the light of archaeological research: Ruzhany, Skoki, Kossovo, Zakozel*. Brest. (in Russian).
- Bashkov, A. (2018). The ancient Volchin in the light of archaeological research. *Materyaly pa arkhealogii Belarusi*, 29. Minsk: Belaruskaia navuka. (in Russian).
- Bokhan, Iu. M., & Slep'ian, A. A. (2011). *Everyday life of the Grand Duchy of Lithuania nobility in XV–mid–XVIII centuries*. Minsk: Belarus'. (in Russian).
- Braudel, F. (1986). *The Structures of Everyday Life*, 1. Moskva: Progress. (in Russian).
- Duk, D. (2021). *Vitalitive culture of Polotsk population (according to the registry books of the magistrate in 1656–1657, 1676, 1727) and the revision of 1765*. Mogilev: MGU im. A. A. Kuleshova. (in Russian).
- Korotkova, M. (2016). *Travel to the world of the Russian nobility*. Moskva: Russkoe slovo – uchebnik. (in Russian).
- Marzaliuk, I. (1998). *Mogilev in the XII–XVIII centuries. People and things*. Magileu; Minsk: Vedy. (in Belarus).
- Tikhonov, Iu. (2005). *Noble manor and peasant court in Russia of the XVII–XVIII centuries: existence and confrontation*. Moskva; Sankt-Peterburg; Letnii sad. (in Russian).
- Barański, J. (2007). *The World of Things. An Anthropological Outline*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (in Polish).
- Bystroń, J. (1934). History of customs in former Poland. 16th i 17th centuries. Kraków: Drukarnia Narodowa w Krakowie. (in Polish).
- Czapliński, W. (1976). *Everyday life of Polish magnates in 17th century, with Józef Długosz*. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. (in Polish).
- Dumanowski, J. (2006). The world of material objects of the Wielkopolska nobility in the 18th century. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. (in Polish).
- Hensel, L. (1986). Noble culture in Central and Eastern Europe in the 1st half of the 18th century. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. (in Polish).
- Lileiko, J. (1984). *Everyday life in Warsaw for The Vasa's House*. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. (in Polish).
- Tazbir, J. (1978). *Culture of the Polish nobility*. Warszawa: Wiedza powszechna. (in Polish).

Стаття: надійшла до редакції 18.05.2021
прийнята до друку 16.09.2021

ELITE MATERIALS FROM THE EXCAVATIONS OF NOBILITY ESTATES
AND RESIDENCES OF THE XVI-XIX CENTURIES. IN THE BREST REGION.
ATTEMPTS AT PRELIMINARY COMPREHENSION

Aliaksandr BASHKOU

*Brest State University,
Kosmonavtov Boulevard, 21, 224016, Brest, Belarus,
e-mail: bashkow@mail.ru*

The article presents judgments regarding the role and place of elite things in the material culture of the human community. An attempt is made to comprehend the connection between the history of the elite class of the nobility and the manifestations of elite material culture in the archaeological monuments of the Brest region. The main approaches to the study of elite culture in the humanities are considered. An understanding of the essence of elite culture and elite materials for an archaeologist is expressed.

The article presents preliminary results of studies of elite materials from archaeological collections collected by the author during the study of nobility estates and residences of the Modern period on the territory of the south-west of Brest region. The materials under consideration are organized by functional groups and methods of complex demonstration: clothing accessories and costume jewelry, weapons and equipment of the rider, cutlery and dishes, things for home leisure. It is noted that elite materials from the archaeological collections of nobility estates and residences of the XVI–XIX centuries. in the Brest region, having a small number of extracted collections in the composition, allow us to pay attention to the processes of social competition in the middle of the nobility class itself in the south-west of Belarus.

The conducted research outlines the prospects for archaeologists of an in-depth interdisciplinary study of the material culture of the gentry class of the Modern period.

Key words: elite materials, nobility, archeology, manor, residence, Modern period.